

Нобіле Уратаваны

Шведзкі самалет даставі яго на „Чыта ды-Мілано“

ЛЁС ДЗЬВЮХ ІНШЫХ ГРУП ЭКСПЭДЫЦЫІ І АМУНДСЭНА НЕ ВЯДОМЫ

„Малыгін“ і „Красін“ пасоўваюцца на поўнач

ОСЛО, 25. Нарвэскае тэлеграфнае агенцтва даносіць:

«Італьянская місія паведамляе, што уратаваны Нобіле пацярджалі. Уратаваны таксама яшчэ адзін удзельнік з яго групы. Абодва паранены і знаходзяцца ўжо на „Чыта ды-Мілано“.

РЫМ, 25. Агенцтва Стэфані паведамляе:

«Ад плавучай базы экспэдыцыі Нобіле „Чыта ды-Мілано“ атрымана радыё-тэлеграфнае паведамленьне, што мінулай ночы шведзкі самалёт, забяспечаны паліцамі, з вялікім шчысьцем зьнізіўся недалёка ад групы

Апошняе даньсенне „Малыгіна“ гаворыць аб арганізацыі нашага экспэдыцыйнай базы на выспах Вайча Карала Карла). База дасьць магчымаць Бабушкіну зрабіць пошукі аэкіпажу дырыжабля, а таксама Амундсэна па радыусу 400-500 кілямэтраў.

ОСЛО, 24. Паводле вестак нарвэскага тэлеграфнага агенцтва, да гэтага часу няма ніякіх вестак аб частцы аэкіпажу „Італіі“ на чале з інжынерам Александры, якая аднесена ветрам у часе аварыі на ўсход, а таксама—аб групе ў тры чалавекі, якая адлучылася ад групы Нобіле для пошукаў зямлі.

Няма ніякіх вестак і аб французскім самалёце „Латам“ з лётнікам Гільбо, Дыдрыхсэнам і Амундсэнам—на борце.

РЫМ, 24. Італьянскі лётнік Пэндэз выляцеў па пошукі самалёту „Латам“. Лётнік праляцеў звыш 500 міль. Надвор'е спрыяе палёту. Аднак, сьлядоў французскага самалёту ня выкрыта.

РЫМ, 23. Агенцтва Стэфані паведамляе: „Трохматорны шведзкі самалёт прадпрыняў сёньня палёт і, знайшоўшы Нобіле, забяспечыў яго зброяю, акумулятарамі і іншымі рэчамі.“

МАСКВА, 25. Паводле вестак камітэту Асаовіяхіму па аказанні дапамогі Нобіле, „Малыгін“ прабіраецца паміж льдамі да 78 градуса паўночнай шырыні. Адгэтуль лётнік Бабушкін свабодна зможа рабіць паветраныя рэйсы, якія забяспечаць ня толькі блізупынну сувязь з групай Нобіле, але і дадуць магчымаць заняцца пошукамі другой групы аэкіпажу „Італіі“ і Амундсэна.

„Красін“ 23-га чэрвеня увечары пакінуў Бэрген. Начальнік экспэдыцыі т. Самойловіч запытаў дазволу ў камітэту па дарозе шукаць Амундсэна каля Мядзьвежай выспы. Камітэт запрапанаваў яму ісьці на Шпіцбэргэн з максымальнай хуткасьцю, без павялічэньнем маршруту і па дарозе зрабіць, наколькі ўдасца, пошукі Амундсэна.

увесь пералёт Масква-Севастопаль на адлегласьці ў 1.274



км. быў зроблены без пасадкі на працягу 6 гадзін 5 хвілін, з сярэдняй хуткасьцю 212 км. на гадзіну, што зьяўляецца новым усесаюзным рэкордам на хуткасьці лету.

Тав. Пісарэнка—удзельнік грамадзянскай вайны і працуе ў савецкай авіяцыі з 1918 году, авіяцыйную школу скончыў у 1923 годзе.

Як расказвае т. Пісарэнка, пералёт быў зроблен на вышыні 1.500 мэтраў. Матор працаваў увесь час добра. Самалётам лёгка было кіраваць і пералёт нічоў не стаміў пілота.

Пратэст супроць вобыску ў савецкім консульстве ў Кітаі

МАСКВА, 14. Павараны па справах кітайскай рэспублікі ў Маскве Чэн Ён-шы быў запрошаны ў Наркам Замежных спраў, дзе яму ад імя Савецкага ўраду быў вылучэн катэгорычны пратэст супроць вобыску, які быў зроблен кітайскімі васьнімі ўладамі ў консульстве СССР у Цяньюэньне. Кітайскі павараны па справах абянаў неадкладна дасьць гэты пратэст да ведама найкінскага ўраду, прадстаўніком якога ён у сучасны момант зьяўляецца.

БОЧЫХ
СТ. ГОЛЬМ. 22. Забастоўка 3.000 шведзкіх рабочых цукровай прамясловасьці, якая ўмовах новага дагавору, які заключаны на тэрмін да 1-га сакавіка 1930 году, рабочыя атрымліваюць прыбаўку ў разьмере 5 кап. на гадзіну.

На ініцыятыве камуністых, стаггольмскі саюз чорнарабочых ухваліў пераслаць бастуючым будаўнікам Нарвэгіі 10.000 крон. Адначасова саюз зьяўнуўся да іншых прафарганізацый Швэцыі з заклікам падтрымліваць барацьбу нарвэскіх будаўнічых.

Зачыненне сэсіі польскага сойму і сэнату

ВАРШАВА, 23. Пасьля ўтарайшага пасяджэньня сэнату, старшнім сойму і сэнату быў уручэн дэкрэт прэзыдэнта рэспублікі аб закрыцьці сэсіі законодаўчых палат. Закрыцьцё сэсіі было неспадзянкаю нават для некаторых міністраў. Аб закрыцьці сэсіі ня быў сваячасова паведамлен нават і старшнін сойму Данчыскі.

Працэс шахцінскіх шкоднікаў

Допит падсуднага Імянітава

МАСКВА. На ранішнім пасяджэньні 23-га чэрвеня суд пачынае допыт падсуднага Імянітава.

Імянітаў у 1923 году служыў у маскоўскім прадстаўніцтве Донвугалю. Ён быў знаёмы з Дваржанчыкам, меў з ім частыя гутаркі, вёў пераліску. За увесь час існаваньня савецкай улады, займаючы розныя адказныя пасады ў савецкім будаўніцтве, як у раёнах, так і ў цэнтры. Імянітаў меў сьветламатычныя зносіны з усімі падсуднымі, якія займалі тыя ці іншыя адказныя пасады ў Донвугалі ці ў Маскве. Імянітаў таксама браў удзел у арганізацыі шкодніцкай групы. Пасьля пераходу яго ў Маскву, ён зьяўляўся крыдычнай сувязю, а будучы прадстаўніком Донвугалю, зьяўляўся фактычнай сувязю паміж маскоўскай і харкаўскай арганізацыямі. Яго шкодніцкая работа пацярджалася простымі паказаньнямі 4-х іншых падсудных.

Аднак, Імянітаў ні ў чым ня прызнаецца. Ён адкідае паказаньні Братаноўскага і іншых падсудных, аб яго прыналежнасьці да маскоўскага цэнтру. Адкідае ён і факт атрымліваньня ім лістоў ад Дваржанчыка. Але ён ня можа даць ніякіх супярэчных тлумачэньняў, каб абвергнуць усе довады сваёй віны, і толькі гаворыць, што ўсе паказаньні супроць яго зьяўляюцца агаворам.

Імянітаў ня толькі не прызнаецца да свайго шкодніцтва, але наадварот,—заўвагае, што яго работа, як напрыклад у Юзаўцы, у якасьці загадчыка горна-таэхнічным аддзелам ня толькі аддала яму папулярнасьць, але і зьяўляецца асновай для яго

быў пазначаны соймам „Луганскай паліцыі“ і яму цела-галіна.



Стэфан Рэдзін, лідэр апазыцыі Паўднёва-Славіі, які гэтымі днямі быў паранены ў парламенце.

На 7-гадзінны працоўны дзень

СЬВЯРДЛОЎСК, 23. У Тагільскай акрузе, у бліжэйшы час на 7-мігадзінны рабочы дзень прыюдуць металёвыя заводы: тагільскі, ніжне-тагільскі, завод „Вольта“ і два прадпрыемствы горнай прамясловасьці і „Высокагорскія рудні“. На прадпрыемствах вядзецца падрыхтоўчая работа.

МАСКВА, 25. На ўсесаюзным зьездзе аддэлаў эканомікі працы Краваля, у дачынае аб ходзе работы на пераводу прамясловасьці на 7-гадзінны рабочы дзень, скажаў: вопыт 7-гадзіннага рабочага дня ў частцы тэкстыльнай прамясловасьці дае падставы лічыць, што наша ўстаноўка на скарачаны рабочы дзень зусім рацыянальна і ў гаспадарчых адносінах—метаўгодна.

Згодна з пастановаю ўраду новыя прадпрыемствы павінны быць усе разьлічаны на двохзмённую работу з рэзервам для трэцяй зьмены. У 1928-29 г. павінны быць пераведзены на скарачаны рабочы дзень каля 10-12 процантаў усіх занятых на прамясловасьці рабочых.

Пасьля тэкстыльнай прамясловасьці, у 1928-29 г. будзе пераведзена на скарачаны рабочы дзень каля 50 процантаў усіх рабочых шэраўнай прамясловасьці, а ў камвольнай каля дзвюх трэціх усіх рабочых.

Забастовачны рух у Індыі

ВІМОЗІСКІЯ ТЭКСТЫЛЬШЧЫКІ ТРЫМАЮЦЬ СТОЙКУ

КІРАЎНІЦТВА ПЕРАЙШЛО Ў РУКІ СА ПРАЎДНЫХ РЭВАЛЮЦЫЯНЭРА

ЛЕНДАН, 21. Як паведамляць з Індыі, адбыўся масавы сход рабочых вялікай індыйскай чыгункі на паўвыспе. Сход пацярджалі рашэньне прафсаюзу чыгуначнікаў абвясціць 25 чэрвеня забастоўку, калі адміністрацыя чыгункі не здаволіць патрабаваньняў рабочых.

Сход прыняў пастанову, у якой зьяўраецца да ўсёіндыскага кангрэсу прафсаюзу з просьбаю склаць экстрэму сэсію для абдыняньня кіраўніцтва забастоўкамі, якія адбываюцца ў сучасны момант у розных прамясловых цэнтрах Індыі.

ЛЕНДАН, 21. Як даносіць з Індыі, забастоўка тэкстыльных рабочых у Бамбэй працягваецца. Бастуючыя трымаюцца стойка. Настроі рабочых багвыя. Аднак, срод бастуючых наглядзецца вялікая нэіджа. Каля 75 тысяч бастуючых рабочых раз'ехалася з Бамбэя па вёсках; рэштка—60 тысяч рабочых, што засталіся ў горадзе, атрымліваюць дапамогу ад забастовачнага камітэту.

Забастовачны камітэт мае ў сваім распараджэньні сродкаў усяго толькі на 2 тыдні, пасьля чаго становіцца бастуючых можа стаць крытычным. Забастовачны камітэт зьяўнуўся да розных рабочых арганізацый з заклікам арганізаваць дапамогу бастуючым тэкстыльшчыкам.

Як паведамляе бамбэйскі карэспандэнт „Уоркэрс Лайф“ бастуючыя

рабочыя стравілі новы рэзалюцыі прафсаюзнага саюза тэкстыльшчыкаў: старшнін сойму і рабочы-тэкстыльшчык генэра-сакратаром—таксама рабочы-лісты і памеснікам старшнін-домы дэяч левага крыла пра-пага руху.

Упяршыню ў гісторыі індыйскага руху двое з кіраўніцтва фэсыянальнага саюзу зьяўляюцца бочымі ад варштату.



Плякат нямецкае кампарты, які прысьвечаны барацьбе з альяно

Італьянская паветраная база ў Албаніі

ВЕНА, 23. Паводле вестак белградскай „Палітыкі“, італьянцы будуць у Албаніі аэрадром прыблізна на 25 самалётаў. Італьянскія самалёты ўжо знаходзяцца ў Албаніі.



Лётнік Мадалена на сваім гідрасамалёце

Нобіле і ўзяў на борт Нобіле. Самалёт даставіў Нобіле ў праціў Хіндлен, адкуль другі шведзкі гідрасамалёт даставіў яго на борт „Чыта ды-Мілано“.

Пасьля гэтага шведзкі самалёт вноў паліцеў да аэкіпажа эспэдыцыі, каб забраць рэштку, але з прычыны труднай пасадкі непрацянуўся. Пілот, на ічасьце, застаўся цэлым.

Пакуль яшчэ невядомы прычыны, чаму Нобіле ўзяты першым.

МАСКВА, 25. У сувязі з тэлеграмамі аб уратаваньні Нобіле, у камітэце Асаовіяхіму па аказанні дапамогі „Італіі“ паведамілі, што камітэт ня лічыць магчымым на падставе гэтых паведамленьняў ужо сёньня 25 чэрвеня рабіць якія-небудзь распараджэньні, зьвязаныя з аьменаю работы савецкіх экспэдыцый. Яшчэ да гэтага часу не ўстаноўлена, дзе знаходзяцца іншыя дзьве групы аэкіпажу „Італіі“.

Да працэсу Бела Куна

Справа Бела Куна і таварышоў будзе слухацца ня судом прысяжных, а сэнатам прысяжных засядацеляў. Розьніца паміж імі наступная: суд прысяжных складаецца з 12 прысяжных, якія назначаюцца па нумарох з мясцовага насельніцтва на падставе існуючых сьпісаў. Сьпісы гэтыя кожны год дапаўняюцца. Побач з прысяжнымі засядае калегія судзьдзяў. Функцыі прысяжных суду строга падзелены. Прысяжныя павінны толькі адказаць на пытаньні аб вінаватасьці—так, або „не“. У залежнасьці ад адказу прысяжных і ад таго, да якой катэгорыі адносіцца данае злачынства, суд і вышпсіць прыгавар. Пры нарадах прысяжных судзьдзі ня прысутнічаюць. Калегія прысяжных не абавязана матываваць сваёй паставы.

Інакш ётайце справа з сэнатам прысяжных засядацеляў. Гэты орган быў уведзены ў Аўстрыі замест ранейшага крымінальнага сэнату. Сэнат прысяжных засядацеляў складаецца з судзьдзі, які і зьяўляецца старшнін, і двух засядацеляў, якія назначаюцца судом на падставе асобнага сьпісу. Такім чынам, суд мае да некараой

сьці прыгавар супольна, так што тут ёсьць значна большая магчымасьць націску на прысяжных засядацеляў, чым у судзе прысяжных. У камітэцкай сэнаду прысяжных засядацеляў уваходзяць учынік, які класіфікуюцца як не палітычны, за якія прадугледжана вышэйшая мера кары—да 18 месяцаў зьявольнасьці—і вышэйшая мера штрафу—да 100 шылінгаў.

Бела Кун і таварышы будуць судзіцца на падставе старога аўстрыйскага закону 1836 г. аб патаемных саюзах.

У часе працэсу, зьвязаных з ліпнёвым паўстаньнем, сацыял-дэмакраты вялі ўзмоцненую кампанію супроць сэнату прысяжных засядацеляў і за суд прысяжных. Прыгавары сэнату амаль усе без выключэньня заканчваліся асуджэньнем, у той час, як суд прысяжных у большасьці выпадкаў апраўдваў абвінавачаных.

У працэсе Бела Куна старшнін сойму пачаў Чэрні, які быў старшнін сойму на многіх ліпнёвых працэсах і супроць якога рабочы друк вёў у свой час ўзмоцненую кампанію. Абвінавачаным выступае галоўны пракурор Гвард, які

Жаждароўсі на працягу першага паўгоддзя ўжо зьлілі 107,9 проц. усяе сумы, вызначанай па каштарысе на цэлы год. Выдаткаваньне ападу складае 122,12 проц. дровы ідуць бля ўсёкага падліку. Шмат праў спадзіла амбуляторыя — сюды давалі колькі хацелі, бля ўсякага падліку.

Чаму растуць выдаткі ў Аршанскім статбюро

Згодна прапановы ЦОУ Беларусі Аршанскаму акрстатбюро было да рэчыва абмеркаваць пытаньне аб скарачэньні чатырох адзінак. Скарачэньне было намечана, і сирод гэтых чатырох працаўнікоў быў старэйшы статыстык сельска-гаспадарчай секцыі Цераховіч. Нізавыя працаўнікі былі скарачаны, а Цераховіч чамусьці застаўся. Многія запытваюць, чаму? А вось чаму. Цераховіч раней працаваў ра-

Наогул трэба сказаць, што іша адміністрацыя захаля ўжо так далёка, што далей няма куды. Не вядома толькі, куды яна зьведзе. Можна з упэўненасьцю сказаць, што дырэктыва аб 20-проц. зьніжэньні выдаткаў выканана ня будзе.

Карнейчык.

зам з загадчыкам статбюро Захваткіным у Слуцку. Для таго, каб замаваць вочы эканомгаісіі, пасадку старэйшага статыстыка перайменавалі ў пасадку кіраўніка секцыі і, ня глядзячы на тое, што кіраўніку секцыі вызначана пэсія ў 62 руб., Цераховіч атрымлівае 80 руб.

Адміністрацыя знаходзіць крыніцы, адкуль даставаць сродкі для кампэнсацыі «свайх» хлапцоў.

Свой.

Дзякуючы рацыяналізацыі апарату

Беларускае аддзяленьне Дзяржэлектрагэсту зьнізіла адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі на 24,5 проц. і эканоміла 14.104 р. 25 к. Дасягнута гэта рацыяналізацыяй апарату кавторы. Напрыклад, дэкавадэжэ кавторы пераведзена на карткавую сыстэму. На такую-ж сыстэму пераведзена бухгалтарыя. Апошняя раней спазьнялася з справяднасьцю, зараз бяліны падаюцца за тыдзень раней тэрміну. Зьніжэна Гомельскае інжынернае бюро, склад і магазын пераведзены ў барысныя склады аддзяленьня, у Гомелі накінут толькі тэхнічны кі-

раўнік для відзеньня мантажных работ і абслугоўваньня кліентуры. Гэндазь электраматар'ямі перададны Гомельскаму аддзяленьню Белпайгандлю.

Адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі ў першым паўгоддзі 1926-27 г. складалі 57.782 руб. 40 к., а ў першае паўгодддзе бягучага гаспадарчага году—43.678 руб. 15 кап., ня глядзячы на рост звароту аддзяленьня на 27,3 проц.

Штат аддзяленьня 1-га кастрычніка 1927 г. налічваў 60 чал., а 1-га красавіка 1928 г.—50 чал.

С. П.

Вон з рабкораўскіх радоў Рабкораўская арганізацыя „Зьвязды“ адмяжоўваецца ад зподзэя З. Фрыда

Рабкораўскай арганізацыі „Зьвязды“ не ўпяршыню даводзіцца пісаць нэкралёгі па жывым рабкорам. За час існаваньня рабкораўскае арганізацыі было 4 ці 5 выпадкаў, калі члены рабкораўскае арганізацыі не апраўдалі давер'я рэдакцыі і тым ці іншым чынам кампраматавалі сабе. У гэтым няма нічога дзіўнага, бо рабселькораўская армія „Зьвязды“ налічвае каля 2 тыс. чал. і адзінакава выпадкі ашуканства і прывакацыі магчымы.

соўвацца, дзякуючы сваёй грамадзкай рабоце, як рабор і культпрацаўнік. Цяжка было сабе ўявіць, каб гэты сумленны на выгляд хлапец мог быць у радох адшчэпендаў пралетарскага грамадзтва. Але знадворны выгляд часта ашуквае...

Захапіўшы буйную суму грошай, Фрыд зьнік і адшукваецца кртым-вышукам. Яго, зразумела, знойдуць і ён павінен будзе даць адказ перад пралетарскім судом.

Якія матывы ён высуне для свайго апраўданьня, нам не вядома. Але якія-б гэтыя матывы ня былі, пралетарскі суд павінен будзе аднесьці да Фрыда з усёй суровасьцю закону. Віна Фрыда значна ўскладняецца іменна тым, што ў мінулым ён быў раборам. Рабор павінен быць чыстым, як крышталь, ад усякіх недахопаў і паронаў. І калі рабор усё-ж забываецца аб сваім валькім прызначэньні актыўнага барацьбіта з недахопамі нашага жыцьця, калі ён зьмешчае з грабэю ганаровае імя раборска—ён ні на якую літасць спадзявацца ня мае права. Рабкораў, які не апраўдалі аказанага ім давер'я рэдакцыі блялітасна зьявіліся ганьбаю і назаўоў-

ды вынік з рабкораўскіх радоў.

Яшчэ аб зьдзеках Такмачова з рабочых

ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.) Ужо два разы на старонках газэты „Зьвязда“ гаварылася аб тых абуральных непарадках, якія былі ў Стара-Барысайскім «Варанецкім» сельска-гаспадарчым тэхнікуме, але яшчэ дагэтуль ня вытлумілі наверх усе тых агіднасьці, якія існавалі там за апошнія гады.

Некалькі фактаў аб скоўкіх адносінах Такмачова да рабочых.

У лістападзе 1927 г. раптам і моцна захварэла адна работніца, якой трэба было даць неадкладную мэдыцынскую дапамогу. Яе трэба было завезьці ў горад Барысаў. Рабочыя, ведаючы, што дырэктар Такмачоў трымае выключна для свайх патрэб выезд і пару коняў, зьявіліся да яго за дазволам адвезьці хворую ў горад на яго конях.

— Мае коні не для таго, каб на іх кожны разьлізьлі дэсай, — коротка адказаў Такмачоў. Не дапамаглі перакананьні і просьбы. У конях было абмоўлена. Рабочыя набелі пехатою ў горад, узлілі ў саюзэ пару рублёў для захварэўшай, набелі назад і, наняўшы прыватнага каня, прывезьлі хворую да доктара.

Якое было абурэньне рабочых і нават часткі слушацоў, калі праз некалькі мінут пасля гэтага Такмачоў выехаў з брамы тэхнікуму на пралетцы з папоўскаю дачкою, якую адвезьці дадому.

Яшчэ адзін факт. У той час, калі тэхнікуму патрэбны былі колі, Такмачоў за 20 вёрст вазіў свайго сабаку да вэтдоктара. Вывад просты—сабака для Такмачова важней за работніцу.

Непарадкі на аршанскай біржы працы

ВОРША. (Уласны кар.) На біржы працы выкрыт цэлы рад непарадкаў і злачынстваў. Практычнымі, груба-бюракратычнымі адносінамі да беспрацоўных і асабліва да моладзі—выцягваюць зьявіцца. Былі нават такія выпадкі, калі на работу пасылалі сыны гандляроў, а беспрацоўная моладзь застаўвалася без работы.

1.634.618 р. паступіла на самаабкладаньні

На 15 чэрвеня на Беларусі паступіла на самаабкладаньні 1.634.618 руб. аб 60 проц. заданьня. На агульных сходах самаабкладаньне прынята на суму 2.759.526 р. Весткі не паступілі толькі з Гомельскае акругі.

Судзьдзі—хабарнікі і распусьнікі

Выяўлена шайка пасярэднікаў

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.) Сьледзтва на справе арыштаваньня нядаўня ў Віцебску судовых працаўнікоў вядзецца ўзмоцненым тэмпам. Матар'ялы незаконнага лічэ сьледзтва выкрываюць аідны малюнак хабарніцтва, п'янтэа і распусты, якія панавалі за сьценамі першага народнага вучастку.

сваімі абавязкамі на службе, ён выконваў ганебную ролю надпольшага адеаката. У яго гэта справа так памырылася, што прышлося карыстацца дапамогаю свайі дачкі, якая выконвала функцыі сакратара.

Судзьдзя Калеснікіў не адмаўляўся і ад „натуральных“ хабараў. Справа ён вырашаў на карысьць таго, хто дапушкаў зьяўляцца за жонкаю або дачкою. Недарма сьляне яго тратна называлі «распусьнікам».

Судзьдзя Калеснікіў не адмаўляўся і ад „натуральных“ хабараў. Справа ён вырашаў на карысьць таго, хто дапушкаў зьяўляцца за жонкаю або дачкою. Недарма сьляне яго тратна называлі «распусьнікам».

Хабары бралі таксама і ад крмінальных злачынцаў—канакрадаў, афэрыстаў і іні, зацікаўленых у зацяжэсправы і памлчэньні прыгавору. Тут адначасна сакратар парсуду Міт-мінскі, які ў такіх выпадках падоўга падоўгаў справу пад сукію.

Уся гэта шайка на працягу доўгага часу выносіла няправільныя судовыя прысавары.

Інструктар акрсуду Мьсьліцкі быў сьляны за чалавека, які „ўсё можа зрабіць“. Улетку яго разьдвінцця пераносілася на дачку. Адначасова з

Зараз разам з судзьдзямі падзяляе месца ва кратамі цэлай група пасярэднікаў і хабарнікаў.

Беднага пачала біць трываю з паваду глыбіннае дэліміяў меканорны устаной. Тады на месца выехаа камісія з Наркамзему і пастанова аб адводзе зямлі дзяку была скасавана. Зараз у вёсцы Неманіцы праводзіцца земліпарадкаваньне.

Але Гавоіч яшчэ да зьліта часу задаінічыс, каб лму аддалі смалакуранны завод. Ён між іншым цесна зьвязан з Мясакраза. Райдэканком зараз атрымаў зноў паперку аб надзяленьні дзяка Гавоіча «добрай сенажацьцю і смалакуранным заводам.

Пачынаецца старая песьня. У справу трэба ўмяшчацца каму належыць.

Ул. А—4.

Ці трэба было зьнішчыць сад

ГОМЕЛЬ. (Ул. кар.) Для пабудовы заводу сельска-гаспадарчых машын Белмэталгэсту адвезьдзена 27 гектараў гарадзкой зямлі, 10 гектараў сяду і пал. гэкт. агароду сельска-гаспадарчай арцелі „Навікоўскай“. Зараз п'ялова сяду ўжо сьсечана. Члены арцелі „Навікоўскай“ абураны такімі адносінамі да справы.

Між іншым, сьляне вёскі Ціденкі хадаінічалі, каб пад завод узлілі квалдак іх зямлі, сумежны з вучасткам, які адвезьдзена з гарадзкой зямлі, а ім аддалі сад і агарод. Розьніцы для пабудовы заводу ніякай ня было-б. Але кіраўніцтва заводу не палічылася з прапановай сьляне, а акрыманком пастанавіў ліквідаваць садова-гародную арцель.

Ці правільна зрабілі акрыманком і адміністрацыя заводу?

Жулікі пачале арцелі

БАБРУЙСК. Пачале арцелі „Беларускі Калёбнік“ отавяць ненадзейныя людзі. Арцель ідзе да поўнага распаду. Вось некалькі фактаў зьяўляюцца дзеяннаў праўленьня арцелі. Два члены праўленьня і старшыня рэвізіянае камііі за абтэгаліваньне арцелі рознымі махінацыямі атрымалі няля 2000 руб. а вызначана было агульным оходам толькі 305 р. Іншыя члены арцелі працавалі, але нічога з узнагароды не атрымалі «Сакрэтна» вылісваліся авансы членам праўленьня. Рэвізія, якая была назначана, членам праўленьня была спынена. Старшыня праўленьня Ярхо трымаў усіх членаў арцелі ў моцных рунах а калі хто аб чым-небудзь заінаўсэ, то атрымліваў адказ: „Вон выкіну з арцелі“!

У выніку арцель мае запазычанасьці звыш 5 тыс. р. у той час, як гатовых ороднаў было 8200 р.

Адоўтнічае сырца і фабрыкат. Члены арцелі нават ня ведаюць, што рабіць.

Неабходна жулічнай ворхавіцы палажыць канец. САРГЭМА.

Старшыня Тураўскага сельсавету зьнят з працы

МАЗЫР. (Уласны кар.) У сувязі са зьмешчанай заметнай у № 142 газэты „Зьвязда“ аб рэгістрацыі Тураўскім сельсаветам шлюбна асоб, якіх не дасягнулі шлюбнага ўзросту, зьнят з працы Мазырскім акрыманком старшыня Тураўскага сельсавету за дапушчэньне гэтага.

Мясцом існаваў толькі на па-

Усе дырэктывы ЦП, усе аб'екты і запытаныя пакідаліся бяз усякаў увагі з боку мясцома: сакратар атрымліваў увесь матар'ял і складаў яго ў хаатычным непарадку ў агульную папку.

Прапановы саюзу на практычных пытаньнях сьдешіляга дня (запытаны аб колькасцьці месьці у доме адпачынку аб сэзонных білетах у сад «Праф-

На агульным сходае служба- кан ЦП, члены мясцома імкнуліся замазаць усе пэдахоны.

Мясцом Цэнтраземскладу ня выканаў задач, якіх пастаўлены былі перад ім, як прафэсійна-нальным органам.

Неабходна расьпусьціць яго і абраць новы, працадольны мясцом.

Мы думаем, што ЦП пойдзе на гэтым шляху.

С. ГАЛКІН.

Не ганьбуйце драбніцамі быту зьнішчым нячулыя адносіны да дробных рабочых патрэб

Не хварэй у панядзелак!

Адзін човен на ўвесь горад

Што рабіць рабочаму, які захварэў ў панядзелак? Чакаць дзень, пакуль адкрыецца амбуляторыя? Такія парадкі існуюць у Рэчыцы. Прыходзіш у панядзелак у амбуляторыю, а там ня толькі ня знойдзеш дзяжурнага доктара, а нават і дзьверы на-замку.

Ад гораду Барысава да Нова-Барысава знаходзяцца ўсе фабрыкі і заводы. Рабочым, якіх жывуць у горадзе, прыходзіцца праяжджаць праз раку на чаўнох.

Хвароба не чакае. Шукаеш доктара.

Іх абслугоўвае толькі адзін човен, і кожны дзень вялікая колькасць рабочых доўга чакае, пакуль човен адвезе групу ў 20 чалавек і вернецца.

Прыходзіцца запрашаць прыватнага доктара, плаціць грошы за фурманшчыка, плаціць доктару, браць платны рэцэпт.

Камгасу трэба павялічыць колькасць чаўноў. З-за чаканьня рабочыя сьлязняюцца на рабату.

М. Грыгор'ёў.

Б. Шапіра.

Узорны... бруд

Праўленьне чыгуначнага каапэрацтва „Пралетарскае Яднаньне“ МББ чыг., зусім ня цікавіцца чыстатай і гігіенай у каапэрацыйнай сталойцы. Хто зойдзе ў сталойку пры ст. Менск, адразу-ж убачыць бруд, цьвіль.

Словы і справы

У часе адкрыцця культурнай чайной на фабрыцы „Чырвоная Бярэзіна“ было сказана шмат прыгожых, гарачых слоў.

Недарма члены праўленьня таварыства, якія праяжджаюць у Менск, ніколі не аб'едаюць у каапэрацыйнай сталойцы, а ідуць у станцыйнай буфэт, да прыватніка—там чысьцей.

Фабком і ЦРК аб'ядалі ўсімі мерамі падтрымліваць гэты пачын.

Але абодва ня выканалі свай абяцаньняў.

Аўтабус не па нашай кішэні

Паміж Барысавам і Нова-Барысавам курсуюць некалькі аўтабусаў. Плата—20 кап., незалежна ад таго, якую адлегласьць праяжджаеш. Такім чынам, рабочым, якіх жывуць у пасёлку, што знаходзіцца на паўдарогі, прыходзіцца плаціць 20 кап., або ісьці пехатою.

Не чакае крэслаў, рабочым прыходзіцца стаяць. Няма і імбрчкаў: на двух сталох сьціць вялікі адкрыты імбрычак. Цэрабок кажа, што няма дзе атрымаць новых імбрычак. Мне здаецца, што трэба толькі павялічыць, і чайная будзе абсталявана.

Акрамя таго, у часе дажджу кроплі падаюць на галовы пасажыраў.

Захварэлі на спраўнаманію

Барысаўскія рабочыя абураны цяганай пры атрыматны лесаматар'ялаў для рамонту дамоў. Дзеля таго, каб атрымаць адно бярвяно, прыходзіцца павялаць у некалькіх установах.

Кормяць аб'яцанкамі

Пры заводзе „Зьвязда“ (у Капэвічах) існуе 4-клямплектная школа. Вось ужо два гады рабочыя просяць адкрыць 5-ю групу, бо ісьць звыш 30 дзяцей, якія скончылі школу і ім няма дзе вучыцца. Рабочыя ня маюць магчымасьці паслаць дзяцей вучыцца ў гарадзкую самігодку.

Барысаўскае лясніцтва не давае саюзнаму білету і кожны раз патрабуе спраўкі аб тым, што свм член саюзу і адчуваецца патрэбу ў Бярвяно.

Яшчэ ў мінулым годзе Петрыкаўскі райвыканком аб'ядаў адкрыць 5-ю групу, але і да гэтага часу нічога не зрабіў. Кажуць ужо, што ў пяцігадовым плане асьветы адкрыцьцём групы не прадугледжана.

Усе фабзавкомы заняты выдачай справак для Барысаўскага лясніцтва.

Калі адзін з сакратароў фабкому зьявіўся па тэлефону да старшыні Барысаўскага РВК Грышкевіча са скаргаў на цяганіну, старшыня адказаў: „няма тут ніякага бюра-кратызму, давайце спраўкі, інакш вашы рабочыя застануцца без лесаматар'ялаў“.

У. Л.

ПА СПРАВАХ ПАДПІСКІ І АБВЕСТАК ЗВАНЕЦЕ 7-81

МЕНСКІЯ ФІЗКУЛЬТУРНІКІ РЫХТУЮЦА ДА ЎСЕБЕЛАРУСКАЕ СПАРТАКІЯДЫ



Скок праз жырдыну



Футбол



Гульня ў тэніс

Пленум Беларэту

23-га чэрвеня адкрыўся пленум Беларэту. Для ўдзелу ў яго працы прыехаў з Масквы генеральны сакратар цэнтральнага праўлення Беларэту СССР т. Камэнштэйн.

На першым пасяджанні быў заслушаны даклад т. Вуніна аб дзейнасці Беларэту. Лік членаў Беларэту ў Беларусі ўзрос за апошні час з 8.000 да 15.000. Паспяхова праведзена лётарэйная кампанія. Задальне было па 100.000 білетаў, рэалізавана ж 103.000. Вялікай прадаў праведзена ў справе вярбоўкі перасяленцаў у Біра-Біджан. У сучасны момант работа Беларэту перапоўнена на буйныя масывы—заходнія ясельныя фонды (Гомельшчына), Калінкавіцкія і Камароўскія. На гэтых фондах павінна быць вызначана

для землепарадкавання працоўных яўрэяў 2.800 гектараў плошчы. 75 проц гэтай плошчы ўжо вызначана. Арганізаваліся 42 новыя гаспадаркі, з якіх—39 калектываў. Беларэту праводзіць цвёрдую лінію на калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

Бліжэйшай задачай Беларэту зьяўляецца навалічэнне ліку членаў Беларэту да 20.000.

У спрэчках выступаўшы адзначалі, што работа настаўлена добра толькі ў гарадзкіх арганізацыях Беларэту. У мястэчках жа гэтыя арганізацыі няжыццёвыя. Адзначаецца рост ліку рабочых у ячэйках Беларэту. Азет павінен у далейшым прыняць больш актыўны ўдзел у арганізацыі яўрэйскіх с.г. калектываў.

„Непрадбачаныя“ страты

Калі календары, выдання Беларэту выдавецтвам, паступілі на беларускі рынак і ў іх аказалася, што сустракаюцца па два месяцы аднаго найменавання, па некалькі аднолькавых дзён у адным тыдні і г. д.—мы аб гэтым у нас, у „Звязьдзе“, пісалі. Зараз можна зрабіць некаторы вывад: Беларэту выдавецтва календароў заказала 1-й маскоўскай узорнай друкарні 100 тыс. штук. Між іншым, Беларэту выдавецтва ня ўлічыла патрэбы беларускага рынку і заказала прыблізна на 30 тыс. шт. лішніх. Акрамя таго, гэтыя календары прыйшліся прадаваць не па 25 кап., а па 15-20-5 кап. супроць сабекошту ў 20,5 капеек.

Калі выкрліліся дэфекты, то Беларэту выдавецтва спыніла аплата, згодна дагавору, належных 1-й узорнай друкарні сум і патраціла на перашыўку часткі календароў

400 руб. Пасля перашыўкі аказалася, што Беларэту выдавецтва патрабуе ад маскоўскай друкарні перашыўку 400 руб. на друкарню з Беларэту выдавецтва пені—звыш... 2 тыс. р.

Пасля доўгай пераліскі і паездкі прадстаўніка маскоўскай друкарні ў Менск і прадстаўніка Беларэту выдавецтва ў Маскву бакі прыйшлі да згоды: друкарня адмовілася ад патрабавання пені, а Беларэту выдавецтва ад выдаткаў на перашыўку.

У выніку „ўдалая апэрацыя“ з календарамі прынесла Беларэту выдавецтву каля 10 тыс. руб. страт.

Калегія ЦКК-РСІ, разгледзеўшы гэтую справу, абвясціла вымову Беларэту выдавецтву і прасіла, каб НН РСІ СССР зьявілі ўвагу на якасьць прадуцыі 1-й маючай узорнай друкарні

СУД Чужымі рукамі

Праз раку Дняпро ў 1925 г. будаваліся мост. Арцельным старастам быў Сьцяпан Круціч, а работамі кіраваў Тадеўш Дуброўскі. На пабудове было занята больш 100 чал. рабочых-дамаў. Аплачваліся яны, згодна ўмовы, павінны былі выдзелены, але на ўсім выпадку ім забясьпечвалася штодзённая стаўка. Такім чынам, аб разьмеры свайго заробтку яны маглі даведацца толькі тады, калі атрымлівалі грошы. Калі выходзіла па выдзеленым крыху болей, як гэта вышла-б ад дня, то і спрэчка ніхто ня ўзьнімаў.

Карыстаючыся такімі абставінамі, Круціч і Дуброўскі не дадаліні рабочым 267 р. Акрамя таго, яны скарыстоўвалі рабочых па іншай, зусім ня чыгуначнай, працы—пры іх дапамозе касілі свае сенажаці і выконвалі другія ўласныя пабудавы, а праводзілі работу па табэлях чыгуны і аплачвалі яе сродкамі. Такім чынам, яны чужымі рукамі забралі мар. а плацілі—не давалі. Круціч прысьвоіў няважкіх рабочых, а плагі накіроўваў у сваю кішэню.

Гомельскія акруговы суд прыгаварыў абадвух гэтых „дзелячоў“ на паўтара года зьнявольненьня, але на падставе амністыі кару скараціў ім на палову.

З абадвух асуджаных сьцяганяецца 267 р. 37 к. недаданных рабочым.

Вярхоўны суд прыгавар па гэтай справе цалкам зацьвердзіў. Прымаючы пад увагу, што злачынства гэтае было ўчынена ў 1925 г. і дзякні выніку ня мела, меру сацыяльнай абароны Круцічу і Дуброўскаму суд скараціў да аднаго году і згодна амністыі ад пакараньня іх вызваціў.

Н.

МЕНСК

Курсы грамадзкіх працаўніц

Пры Цэнтральным Выканавчым руючай працы ў органах саветаў Камітэце Беларэту 16 чэрвеня адкрыліся 3-месячныя курсы грамадзкіх працаўніц на 60 чал. На іх прыехала 57 жапчын—ра-

байвыканкомаў, членаў гарсаветаў і інш. Такія курсы арганізаваны ў Беларэту ўпяршыню. Таму яны маюць вялізнае значэньне па ажыццяўленьні дырэктыв партыі на вылучэньні работніц і сялянак на кіруючую савецкую працу.



На курсах работніцы, батрачкі і сялянкі атрымваюць неабходныя веды, каб пры перавыбарках сельсаветаў маглі-б быць сьвастыстамі на кіруючай працы.

Мета курсаў—падрыхтаваць работніц, батрачак і сялянак для кі-

Экспарт вырабаў на роднага мастацтва

Беларэту выдавецтва да эканарту вырабаў беларускай народнай вытворчасці (тканіна мастацкага аздабленьня, вырабы са стужак, мастацкая кераміка, вырабы з дрэва і г. д.). Разам з Беларэту выдавецтвам у асяродках Беларэту арганізуецца рад арцельяў. Намечана арганізацыя арцельяў па вырабе тканіны ў Слуцкім раёне, па стужачных вырабах—у раёне Глуску і Старых Дарог, пасуды—у Барысаўскім і Віцебскім раёнах. У даваенны час гэтыя вырабы, асабліва вырабы са стужак вывозіліся ў вялікай колькасці за мяжу.

Цікавыя экспанаты

Яўрэйскі аддзел Беларэту музеяю за апошні час атрымаў цэлы рад цікавых рэчаў і матэрыялаў, якія маюць мінулае яўрэяў у Беларусі. Сярод гэтых рэчаў—напісаная на пергаманце радаслоўная яўрэйскай фаміліі Талер з мястэчка Цімавічы, яўрэйскія друкаваныя выданьні Слуцкіны, рад амулетаў, рукапісных кніг і амаль згінуўшыя ўжо рэчы хатняга ўжытку (медныя талеркі, вісячыя медныя люстры і г. д.).

Беларускія Фільмы ў Амэрыку

Беларэту выдавецтва вядзе перагаворы з „Амторгам“ аб эканарце ў Амэрыку фільмаў вытворчасці Беларэту „Лясная быль“ і „Гіш Ленэрт“.

Хлеб праз ЖАКТ’ы

У мэтах зьнішчэньня чаргі, Белжылсаюз рапрадоўвае пытаньне аб разьмеркаваньні хлеба праз ЖАКТ’ы. Мярнуецца ў выглядзе практычнай наладзіць выдачу опачатку толькі ў 2 ж.

Нарада партпрымацаваных да камсамольскіх ячэек, якая не сабралася 23 г. м., склікаецца ў сераду, а 7 гадз. вечара, у клубе КІМ.

АК КП(б)Б

Да справы віцебскага папраўчага дому

Прэзідыум ЦП саюзу саўгандаль-служачых азнаёміўся з матэрыялам аб зьлужываньнях у віцебскім папраўчым доме. Адзначана, што з боку віцебскага аддзяленьня саюзу саўгандаль-служачых былі дапушчаны фармальныя адносіны да членаў саюзу. Мела месца нячужае прыслушваньне да пасобных зьяў на правільных дзялячкі адміністрацыі і мясцоваму папраўчага дому. Праўленьне саюзу не рэагавала і нават не зацікавілася праверкай зазначаных фактаў, абараняла мясцомаўцаў папраўчага дому, якія не спыніліся працы. Такім чынам, праўленьне спрыяла зьяўленьню, якія рабіліся ў папраўчым доме цёмнымі элемэнтамі.

Прэзідыум ЦП саюзу настаіваў зьявіць з працы старшынню праўленьня віцебскага аддзяленьня саюзу т. Рэпьянскую і склікаць пазачарговую канфэрэнцыю для абраньня новага старшынню праўленьня.

Чаму прыватніку таней?

Інвалідная арцель № 4 „Перамога“ адпускае кааперацыі і вайсковым часам сала першае адпускаецца 1 руб. 20 кап. за кілеватніку адпумачыць гэту зьяву?

Радые-перадача

27-га чэрвеня—серада

ЗАСЛАЎСКІ РАЙМЯСЦКОМ ПРАЦАСЬВЕТЫ З ГЛЫБОКІМ ЖА...

ПАДПІСВАЙЦЕЦЬ ЧА 2 20 ПАЎГОДА ПРА...

Экспэдыцыя ў Гомель і Бабруйскую

Тэатр і кіно

ПОСЛЕДНИЕ ДВА СПЕКТАКЛЯ.
Вторник, 26 июня

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
Профитерия

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ **„МЯТЕЖ“**

Четверг, 28 июня — ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
„ЛУНА СЛЕВА“

Начало в 8 час. веч. Билеты в раб. насос.

КИНО-ТЕАТР **„КУЛЬТУРА“** грандиёзны мастацкі фільм паводле раману Фердынанда Дюшона

„ПРАКАЖЭННАЯ“
ад аўторка, 26 чэрвеня

у 7-мі час Рэжысёр Ю. ФРЭЙЛІХ

Пачатак 1 сядзення а 8 г.
Каса адчынена 2 „ 9 г. 30 м.
ад 5 г. 30 м. 3 „ 10 г. 50 м.

КІНО **„Чырвоная Зорка“**

Грандйёзны нямецкі **БАВІК**

ад аўторка, 26 чэрвеня

ЖОНКА СТАТС-САКРАТАРА

інсценіроўка папулярнага твору Карла Штэрхайма «ПАН ТЭЛОНЫ».
У галоўных ролях: **Вэрнэр Краус**
вядомыя артысты **Джэні Жуго**
і папулярная артыстка **Джэні Жуго**.
ШТОДЗЭННА Э СЭАНСЫ. | Пачатак 1-га а 7 г. 15 м.

Кіно **„ПРАЛЕТАРЫ“**
ад аўторка, 26 чэрвеня

Пат і Паташон

У ЗАМЕЖНОЙ
—)КАМЭДЫ(—

**„КАР'ЕРА
ТАНЦОРКІ“**

3-я АПОШНЯЯ
СЭРЫЯ

КІНО **ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ**

3-я АПОШНЯЯ
СЭРЫЯ

ад аўторка, 26 чэрвеня

СЫНАБАР прыключэскі фільм

Да ведама падпісчынаў **„ЗВЯЗДЫ“**

З сёньнешнім нумарам газеты „Звязда“ мясцовым Іншагараднім падпісчынам разасланы чадзвёрты апошні нумар за чэрвень месяц № (26) 274 часопісі Падпісчынаў газеты „Звязда“ з адвэт-намі часопісі „ОГОНЕК“, якія не атры-валі часопісі, просьба безадкладна аб гэтым паведамаць мясцовым падпісчынаў-у галоўную кантору газеты „Звязда“ (Менск, Савецкая, 63); а іншагарадніх — непасрэдна ў паштовае аддзяленні.



Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год „ — 9 „ 75 к.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісч. дадаткам часопісь **„БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“**
за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Кантораі газеты **„ЗВЯЗДА“**
„ПОЛЫМЯ“
прымаецца падпіска на часопісь
Падпісная цана: на год — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб., на 3 мес. — 2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАЊЦА:
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз., улоўважанымі галоўнай канто-ры і разносчыкамі газеты.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленямі выдавецтваў „Вестник“ і „Правда“, ад-дзяленнямі Беларускага выд-ва, улоўважанымі галоўнай кан-торы і ўсімі паштова-теле-графічнымі кантормі.

Зубная паста „КАЛОДОМ“

ОХРАНЯЙТЕ ЗОРКО ФРОНИ-
пелость рта и зубы.
С ПОПУЛЯЙТЕ „КАЛОДОМ“
с маркой „АНЮ“ зубы

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
Галіч Москва

КОЖНЫ АДПУСКНІК „ЗВЯЗДА“

НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ
Паведамце ў аддзел падпісі газеты „Звязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС.
Вам будзе высылкацца газета па месцы знаходжання ў водпуску
БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Прымо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

ПРАДАЕЦЦА АДНАПАРОВКІ ДОМ

разм. 9×18.
Адрас: Нова-Красная, 55, Змітравіч.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакументы лічыць несапраўднымі:

- Вуч. конск. кніжка № 81 Каваленка К. Л., выд. 18 в.к. вуч. Бабр. акр. 1062
- Вуч. конск. кніжка № 573 Супрановіча С. В. 1063
- Вуч. конск. кніжка № 74 Жука І. К., выд. 4-я в.к. вуч. 1064
- Вуч. конск. кніжка № 2374 Пахуяна П. Г., выд. Калінкавіцкім РВК. 1065
- Асабовая пасведч. № 42 Гозала А. Х., выд. Азарыцк. РВК. 1066
- Вуч. конск. кніжка № 1293 Шупо П. С., выд. 6. Беліганскім ВВК. 1067
- Прыпісн. кн. № 318 Маркевіч С., выд. Барысаўск. РВК. 1068
- Пашпарт № 1070 Лепета В. І., выд. Петрык. РВК. 1069
- Вуч. конск. кніжка № 2269 Мірончыка А., выд. Сьмілавіцкім РВК. 1070
- Вуч. конск. кніжка Гаворка Б., выд. Пухавіцк. РВК. 1071
- Вуч. конск. кніжка № на імя Шэўчука Г. 1072
- Вуч. конск. кніжка на імя Кавіца І. 1073
- Вуч. конск. кніжка № 651 Кудзінай І., выд. 8 в.к. вучастк. 1074
- Каварэп. кніжка Заранчука І. выд. Сьмілавіцк. спажыв. т-м. 1075
- Віза Шынкевіча Д. І., выд. 15 паграш-атрадам. 1076
- Вуч. конск. кніжка Шынкевіча І. І., выд. Заслаўскім РВК. 1077
- Асабов. кніжка № 1143 і асабов. пас-ведчаньне № 860 Прахарчук Ів. 1078
- Вучотная конск. кніжка Рэжадоўскага І. К. 1079
- Вуч. конск. кніжка № 36 Петрашэві-ча Ю., выд. Заслаўск. РВК. 1080
- Вуч. конск. кніжка № 858 Пегай М., выд. Заслаўскім РВК. 1081
- Вуч. конск. кніжка № 47 Кушукага Л. В., выд. Заслаўскім РВК ад 16 марта 1928 г. 1082
- Вуч. конск. конск. кніжка Бандарэні Г. А., выд. Азарыцкім РВК. 1083
- Вучотная конск. кніжка Пауша Ю. 1084
- Асабовая кніжка № 391 Шпакоўскага А. Х., выд. Старобінскім РВК. 1985
- Асабов. пасведчаньне Алашава В. № 445, выд. Барысаўскім РВК. 1086
- Партбілет № 0813948 Капілава М. К., выд. Студымі акругком. КП(б)Б. 1087
- Вуч. конск. кніжка Фіскагага С. М., выд. Пухавіцкім РВК. 1088

Прысвеченыя чужых сродкаў

Яеап Дабрылікі быў сакратаром, а Янка Гладкі — старшынёю рабочаго бу-даўнікоў пры ст. Пегарада. Сакратар аказаўся партым свайго старшынё, а старшынё — свайго сакратара. Першы атрымаў з касы чыгуакі 103 р. 50 к. на квартэрную аплата рабочых і грошы гэтай прамвоі. Другі — сабраў 65 р. 18 к. члєскіх уакосаў і таксама пры-своіў.

Народны суд 5-га вузастку Менскае акругі прыгаварыў Дабрыліка і Глад-кага на 1 г. і 6 мес. пазбаўленьня во-лі без суроага адмяжываньня з пазбаў-леньнем на 2 гады праў.

На падставе Кастрычнікавай амністыі вара зніжана: Дабрылікаму — да 9-ці ме-сяцаў, а Гладкаму — да 1 году.

За дзень

— НЯШЧАСНЫЯ ВЫПАДКІ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ. Нольнасьць ня-шчасных выпадкаў на прадпрыемст-вах Менскай акругі застаецца вялікай. На 20 прадпрыемствах на працягу апошніх 9 месяцаў зарэгістравана 693 выпадкі.

— КАТЭДРА БЕЛАРУСКАГА ПРА-ВА. З новага акадэмічнага году пры Інбелкультэ арганізуецца катэдра бе-ларускага права. Катэдра будзе кіра-ваць праф. Грэдынгер.

— ПАЛЯВЫЯ ЯСЬЛІ. Наркамасье ты паведаміў ЦМ дапамогі дзецям, што сьлєта ў аіругах Беларусі будзе функцыянаваць 230 палевых ясьляі, якія ахопляць наля 7 тыс. дзцей. 3 агульнага ліку ясьляі, 205 будуць утрымлівацца на сродкі дзяржавы.

— ПЕРАКВАЛІФАЦЫЯ БЕСПРА-ЦОЎНЫХ САМАТУЖНІКАУ. У Мен-ску налічваецца наля 200 чалавек са-матужнаіау — пєнараў, гарбароў і г. д. выпхнутых з вытворчасці. Таварыства саматужнаіау высунула праент аргані-зацыі арцеляі павозачнай, драцьяна-пратавай, бэтоннай і арцеляі па вырабе сляпкоаі мэбл. Акрамя таго 50 ча-лавок мярнуецца земляпарадкаваць у агульным парадку.

— ФОНД ЗАМЕЖНЫХ КАМАН-ДЫРОВАК. ЦП саюзу будаўнікоў пры-знал неабходным утварэньне пры ВСНГБ фонду замежных камандыро-вак будаўнічых арганізацыі для спе-цыялістах і кіраўнікоў будаўнічых трэстаў.

— МАНУФАКТУРА ДЛЯ БЕЛАРУ СІ. На 4-ты квартал у Беларусь будзе завезена 130 вагонаў баваўняных тка-нін супроць 107 вагонаў у 4-ым квар-тале мінулага году. Па суконна-шар-сьцяных таварах вызначан завод у оуме 550 тыс. супроць 300 т. р. у 4-м квартале мінулага году.

— С.-Г. МАШЫНЫ З АМЭРЫКІ Белназмєт атрымаў з Амэрыкі ад Дюонта машыну для расідваньня гною, яная адпраўлена ў адну з пў-рэйсніх о.-г. калёній Марглеўшчыны. З атрыманых ад Дюонта трох кар-чавальных машын дзьве перадааны для скарыстаньня на Заходніх фондах і адну ў калєнтыавак Бабруйскае ак-ругі.

Паведамленьні

— Мазырскі акругком КП(б)Б павє дамяля ўсе партарганізацыі, што тав. Андрэў Пятрусь Іванавіч, парт. біл. № 0810106 з партыі выключан і ўцєк. Просьба партбілет лічыць неса-праўдным.

Сакратар АК КП(б)Б Сасноўскі.

— Сход таварыства муьтурная су-вязь з-за грааіцай адбудзецца ў чаць-вер, 28 чэрвеня, у памяшнаньні ЦК Чырвонага крыжу (вул. Карла Маркса № 3, тэл. № 105).

Парадак дня: Справаздачны даклад праўленьня аб дзейнасьці таварыства і судаклад рэвізійнай камісіі, кнігааб-мен з заграаіцай і бягучыя справы.

Запрашаюцца ўсе члены таварыства. Пачатак сходу а 7 гадзінае ўвечары.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Аўторак 26 чэрвеня кіно: «Бабы Разаноня» пач. у 8 з палов. і 10 з пал. г.

У выпадку добрага надвор'я кіно пераносіцца ў сад, пач. а 10 г.

Адказы рэдактар Ян. АСЬМОЎ

АБВЕСТКІ
аб продажы і куплі хатніх рэчаў
ДРУКУЮЦЦА
Ў ГАЗЭЦЕ
„ЗВЯЗДА“
па льготным тарыфе

ПА СПРАВАХ
падпіскі і абвестак званецца па тэлефону
7-81

ПРАДАЮЦЦА
старыя газеты, папярковы зрыў і макулятура.
Зварацацца ў Галоўную Кантору газ. „Звязда“, Савецкая, 63.